

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар

Нацыянальнага інстытута
адукацыі

В.В. Гінчук

«28» 01 2021 г.

ПАЛАЖЭННЕ
АБ РЭСПУБЛІКАНСКІМ ІНТЭРНЭТ-КОНКУРСЕ,
ПРЫСВЕЧАНЫМ 100-ГОДДЗЮ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ
ІВАНА ШАМЯКІНА,
НА ЛЕПШАЕ КАРОТКАЕ АПАВЯДАННЕ

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1. Дадзенае палажэнне рэгламентуе парадак арганізацыі і правядзення Рэспубліканскага інтэрнэт-конкурсу, прысвечанага 100-годдзю з дня нараджэння Івана Шамякіна, на лепшае кароткае апавяданне (далей – Конкурс) сярод вучняў V–XI класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама вызначае мэты і задачы, патрабаванні да ўдзельнікаў, тэрміны і іншыя аспекты правядзення Конкурсу.

1.2. Інфармацыя аб мерапрыемстве размяшчаецца на старонках нацыянальнага адукацыйнага партала (<https://adu.by>), афіцыйных старонках нацыянальнага адукацыйнага партала ў сацыяльных сетках Facebook, «ВКонтакте» і інш.

2. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ КОНКУРСУ

2.1. Конкурс праводзіцца з мэтай выяўлення і падтрымкі аўтараў-пачаткоўцаў сярод вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, павышэння матывацыі вучняў да асобнага і інтэлектуальнага развіцця праз выкарыстанне магчымасцей сучасных інфармацыйных тэхналогій.

2.2. Асноўныя задачы Конкурсу:

- стварэнне асяродку для асобнага і інтэлектуальнага развіцця вучняў;

- стымуляванне цікавасці да вывучэння вучэбных прадметаў «Беларуская літаратура», «Русская літаратура»;

- развіццё цікавасці да творчасці Івана Шамякіна;

- спрыянне развіццю камп'ютарнай пісьменнасці ўдзельнікаў;

- стварэнне асяродку для сяброўства і ўзаемадзейння ўдзельнікаў.

3. АРГАНІЗАТАРЫ КОНКУРСУ

3.1. Арганізатарам Конкурсу з'яўляецца навукова-метадычная ўстанова «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

3.2. Метадычную і тэхніка-тэхналагічную падтрымку Конкурсу забяспечвае ўпраўленне дыстанцыйных адукацыйных паслуг адукацыйнага цэнтра навукова-метадычнай установы «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

3.3. Інфармацыйную падтрымку Конкурсу ажыццяўляе літаратурна-мастацкі часопіс «Маладосць» Рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом „Звязда“».

3.4. Для арганізацыі і правядзення Конкурсу фарміруецца арганізацыйны камітэт (далей – Аргкамітэт). Склад Аргкамітэта:

- Бoryчaвa I.У., намеснік начальніка ўпраўлення дыстанцыйных адукацыйных паслуг;

- Гaнчaрык В.А., метадыст упраўлення дыстанцыйных адукацыйных паслуг;

- Зaрубaйка Г.Дз., спецыяліст упраўлення дыстанцыйных адукацыйных паслуг;

- Бяляева I.В., спецыяліст упраўлення дыстанцыйных адукацыйных паслуг.

3.5. Аргкамітэт выконвае наступныя функцыі:

- прымае заяўкі і творчыя работы на ўдзел у Конкурсе;

- фарміруе склад журы;

- ажыццяўляе інфармацыйнае суправаджэнне мерапрыемства;

- вызначае час, месца правядзення цырымоніі ўзнагароджання;

- вырашае іншыя арганізацыйныя пытанні, звязаныя з правядзеннем Конкурсу.

4. ЖУРЫ КОНКУРСУ

4.1. Журы Конкурсу фарміруецца Аргкамітэтам з ліку спецыялістаў навукова-метадычнай установы «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

4.2. Журы Конкурсу ажыццяўляе наступныя функцыі:

- кантралюе падвядзенне вынікаў Конкурсу;

- разглядае звароты ўдзельнікаў Конкурсу;

- вызначае пераможцаў і ўносіць прапановы па ўзнагароджанні.

4.3. Рашэнне журы Конкурсу прымаецца на пасяджэннях і афармляецца пратаколам. Рашэнне лічыцца прынятым, калі за яго прагаласавала большасць членаў журы Конкурсу.

5. УДЗЕЛЬНІКІ КОНКУРСУ І ЎМОВЫ ЎДЗЕЛУ

5.1. У Конкурсе могуць удзельнічаць вучні V–XI класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі індывідуальна ці ў складзе аўтарскага калектыву (не больш за 3 чалавекі).

5.2. Для ўдзелу ў Конкурсе неабходна падаць заяўку па ўстаноўленай форме (Дадатак) і накіраваць разам з ёй работу на электронны адрас adumetod@adu.by з абавязковай пазнакай у тэме пісьма «Рэспубліканскі

інтэрнэт-конкурс, прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння Івана Шамякіна, на лепшае кароткае апавяданне».

5.3. Заяўкай удзельнік пацвярджае сваё аўтарства і згоду з умовамі правядзення Конкурсу. Заяўка, аформленая не па форме, разглядацца не будзе.

5.4. Удзельнік Конкурсу рыхтуе работу ў жанры кароткага апавядання на беларускай ці рускай мове, створаную спецыяльна для гэтага мерапрыемства.

5.5. Работы, прадстаўленыя на Конкурс, не рэцэнзуюцца і назад не вяртаюцца.

5.6. Тэхнічныя патрабаванні да работ:

набор тэксту ажыццяўляецца з выкарыстаннем тэкставага рэдактара Word;

рэкамендуецца выкарыстоўваць шрыфты тыпу Times New Roman памерам 14 пунктаў;

міжрадковы інтэрвал – адзінарны;

устаўляюцца наступныя памеры палёў: верхняга і ніжняга – 20 мм, левага – 30 мм, правага – 10 мм;

шрыфт друку павінен быць прамым, светлага контуру, выразным, чорнага колеру, аднолькавым па ўсім аб'ёме тэксту;

аб'ём работы не павінен перавышаць 4 (чатыры) старонкі фармату А4.

5.7. Да ўдзелу ў Конкурсе не дапускаюцца работы, якія не адпавядаюць акрэсленым вышэй патрабаванням.

6. ПАРАДАК АРГАНІЗАЦЫІ І ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ

6.1. Конкурс праводзіцца з 1 лютага па 21 мая 2021 года. Прыём заявак і творчых работ ажыццяўляецца з 1 лютага па 30 красавіка 2021 года.

6.2. Конкурс праводзіцца ў трох узроставых катэгорыях вучняў:

- V–VI класы;
- VII–VIII класы;
- IX–XI класы.

6.3. Асноўнымі крытэрыямі ацэнкі работы з'яўляюцца:

- валоданне літаратурнай беларускай ці рускай мовай;
- мастацкая выразнасць і арыгінальнасць твора;
- кампазіцыйная цэласнасць твора;
- пісьменнасць;
- творчая самастойнасць;
- адпаведнасць тэхнічным патрабаванням, вызначаным у п. 5.6 дадзенага палажэння;
- ступень эмацыйнага ўздзеяння.

7. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ І ЎЗНАГАРОДЖАННЕ

7.1. Пераможцы Конкурсу вызначаюцца большасцю галасоў членаў журы.

7.2. Па выніках правядзення Конкурсу ўдзельнікі ўзнагароджваюцца дыпламамі I, II, III ступені ў кожнай ўзроставай катэгорыі.

Лепшыя апавяданні будуць апублікаваны на старонках нацыянальнага адукацыйнага партала (<https://adu.by>), у літаратурна-мастацкім часопісе «Малодосць» Рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом „Звезда“».

7.3. Паведамленне пра час і месца правядзення цырымоніі ўзнагароджання пераможцаў Конкурсу ажыццяўляе Аргкамітэт.

7.4. Фінансавыя выдаткі, звязаныя з узнагароджаннем удзельнікаў Конкурсу, нясе арганізатар, іншыя арганізацыі і ўстановы, згодныя аказаць дапамогу.

7.5. Правядзенне Конкурсу будзе асвятляцца на старонках нацыянальнага адукацыйнага партала (<https://adu.by>), афіцыйных старонках нацыянальнага адукацыйнага партала ў сацыяльных сетках Facebook, «ВКонтакте» і інш.

7.6. Каардынаты арганізацыйнага камітэта:

вул. Караля, 16, 220004, г. Мінск, навукова-метадычная ўстанова «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь;

тэл.: +375 17 200-63-91, +375 17 226-42-71;

e-mail: adumetod@adu.by

Заяўка

на ўдзел у Рэспубліканскім інтэрнэт-конкурсе, прысвечаным 100-годдзю з дня нараджэння Івана Шамякіна, на лепшае кароткае апавяданне

ІНФАРМАЦЫЯ ПРА ЎДЗЕЛЬНІКА	
Прозвішча, імя, імя па бацьку (<i>цалкам</i>)	
Адрас месца жыхарства, установа адукацыі/клас	
Кантактны тэлефон	
Электронная пошта	
ІНФАРМАЦЫЯ ПРА ТВОРЧУЮ РАБОТУ	
Назва работы	

Заўвагі:

1. Калі творчая работа выканана аўтарскім калектывам, у заяўцы ўказваюцца звесткі пра кожнага ўдзельніка.
2. Усе пазіцыі ў заяўцы павінны быць запоўнены.
3. Заяўка, аформленая не ў адпаведнасці з патрабаваннямі, **разглядацца не будзе.**